

«БУДАЎНІЧУЮ ГАЛІНУ НЕАБХОДНА ПРывЕСЦІ ДА ПРыТОМНАСЦІ»

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.)

Пасля Прэзідэнт адказаў на пытанні журналістаў. Вось аб чым ішла гаворка.

«Не рабіць катастрофу з сітуацыяй з АЧС»

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што афрыканская чума свейнай прыйшла ў Беларусь збоку. «Я не хачу тут нікога вінаваціць, — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Але, адкуль бы ні прыйшла гэтая бяда, гэта гаворыць аб тым, што свет вельмі ўзаемазвязаны, і нам прыйдзецца з гэтым змагацца».

«Не бачу тут ніякай катастрофы, як гэта звычайна раскручваюцца», — сказаў кіраўнік дзяржавы. Паводле яго слоў, нават Захад прызнаў, што ў Беларусі эфектыўна змагаюцца з гэтым захворваннем. Прэзідэнт звярнуў увагу на тое, што вірус АЧС гіне пры тэмпературы 60 градусаў, таму досыць тэрмічнай апрацоўкі, каб вірус загінуў.

Па словах кіраўніка дзяржавы, ачагі захворвання вызначаны. «Мы чляпер працуем з насельніцтвам, каб лакалізаваць гэтыя асяродкі, каб яны не мелі распаўсюджвання», — дадаў Прэзідэнт. Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што ў цяперашняй сітуацыі найбольшую занепакоенасць выклікае сітуацыя з асабістымі падвор'ямі ў сельскай гаспадарцы. «На комплексам мы парадак навядзем, гэта працэс», — сказаў кіраўнік дзяржавы. — Я папрасіў, каб звярнуліся да лю-

дзей, раз такое здарылася, адправіць на забой хатніх свейні. Ці мы забяром, дзяржава заплаціць».

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што вядзецца работа і па напярэджанні распаўсюджвання віруса сярод дзікіх жывёл. «Што тычыцца камбікармаў, то тут працэсій. Трэба карміць сваімі камбікармамі, а з дабаўкамі працаваць больш акуртна і правяраць», — сказаў Прэзідэнт. «Трэба эфектыўна змагацца з гэтай заразаю, хоць яны і не шкодна для чалавека, — лічыць Аляксандр Лукашэнка. — Я не бачу тут асаблівых праблем, у гэтым кірунку мы вельмі жорстка дзейнічаем». Прэзідэнт адзначыў, што КДБ і пракуратуры даручана ахвярляць нагляд за дзейнасцю ўсіх структур, пачынаючы ад урада і заканчваючы ветэрынарным урачом канкрэтнага ўчастка, назіраць, як яны дзейнічаюць у гэтай сітуацыі.

«Таму не перажывайце: елі шашлык з свейніны і ешце, — сказаў Прэзідэнт. — Толькі не куліяць мяса на вуліцы, лепш на рынку і ў крамах». Гаворачы пра сябе асабіста, Аляксандр Лукашэнка расказаў, што аддае перавагу курынаму мясу і ялавічыне. «Але часам таксама ўжываю і свейніну. І не трэба думаць, што ў Прэзідэнта шмат людзей, якія правяраюць жожны кавалак ежы. Нічога падобнага! На «Камароўцы», як і вы, асабліва прадукты закупаем», — сказаў Прэзідэнт.

Аб затрыманні супрацоўніка спецслужбы, які працаваў на замежных дзяржавах

Каментуючы сітуацыю вакол былога супрацоўніка амерыканскіх спецслужбаў Эдварда Сноўдэна, кіраўнік дзяржавы адзначыў, што гэта актуальна для Беларусі. «Мы нядаўна затрымалі аднаго са здраднікаў, які ў спецслужбе служыў і быў праз прадстаўнікоў каталіцкай царквы звязаны з замежнымі дзяржавамі, і не толькі здаваў інфармацыю, але з-за яго дзейнасці пацярпелі людзі, якія працуюць за мяжой», — заявіў Прэзідэнт.

«Гэта як называецца? З нашага пункту гледжання — здрада. А чаму з амерыканскага пункту гледжання Сноўдэна нельга расцідзіць як здрадніка? Таму тут не павінна быць двойных стандартаў. Мы павінны выходзіць з гэтага», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

«Расіі даўно трэба было даць Сноўдэну палітычны прытулак»

«Сёння кіраўніцтва Расіі ўжо і не ведае, што з гэтым Сноўдэнам рабіць. Я б на месцы расійскі асабліва ў гэтым плане не напружваўся, а даў бы яму палітычны прытулак», — сказаў Прэзідэнт Беларусі. Такую пазіцыю Аляксандр Лукашэнка патлумачыў тым, што Амерыка прытуліла сотні расійскіх здраднікаў. «Колькім яны людзям там далі прытулак, колькі забралі адсюль сакрэтаў,

колькі тэрарыстаў, якіх Расія патрабуе выдць, у сябе прытулілі і не выдаюць», — заяваў кіраўнік дзяржавы.

«Што ж вы Пціну прад'яўляеце прэтэнзіі, што ён сябе нібыта няправільна паводзіць. Правільна паводзіць. Даўно трэба было прадаставіць палітычны прытулак. Тады б вы ведалі, што свет глабальны, узаемазалежны, і той жа тэрарыст, які жыў у Расіі, заўтра ён можа нешта ўчыніць у Амерыцы. Нядаўна факты такія былі. Таму на месцы расійскага кіраўніцтва я б дзейнічаў больш рашуча ў гэтым плане, і гэта было б апраўдана», — сказаў Аляксандр Лукашэнка.

Разам з тым, кіраўнік беларускай дзяржавы прызнаў, што ЗША цалкам абгрунтавана лічаць Сноўдэна здраднікам. «Пан Сноўдэна працаваў у спецслужбе не адзін год. Больш за тое, калі ён туды ўдавоўваўся на працу, то дакладна сабе ўяўляў, чым яму прыйдзецца займацца і чым займаюцца спецслужбы наогул і амерыканская ў прыватнасці. Яго рыхтавалі, ён вучыўся і ведаў, што спецслужбы не толькі далага «распрацоўку» чалавека, яны слухалі яго, прасвечваюць і г.д., — адзначыў Прэзідэнт. — Таму калі ты прыйшоў туды працаваць — працуй. Але калі ты хочаш займацца праваабарончай дзейнасцю, прапінваць нейкія правы чалавека, то табе трэба звольніцца са спецслужбы».

«Што датычыцца амерыканцаў, то яны за што змагаліся, на тое і напаролі-

ся. Вы (амерыканцы) — **Заўвага. БЕЛТА** усоды крычыце, што вы — апора праваў чалавека. Дык якія ж гэта правы чалавека? Добра б, беларусаў і расійскіх праслухоўвалі (яны нас лічаць сваімі сапернікамі), але яны ж усю Заходнюю Еўропу пералапачвалі, фільтравалі ў суткі па 500 млн. званкоў. Гэта ж якую сістэму трэба мець! Чаму вы ўмешваліся ў прыватнае жыццё людзей?!» — заяваў кіраўнік дзяржавы.

«Можа, гэта і апраўдана, але вы ж тады нас не абвінавачвайце ў незахаванні праваў чалавека. Ніякіх праваў чалавека там няма, суцэльнае парушэнні, і справа Сноўдэна гэта пацярпеў, і не толькі гэта справа», — падкрэсліў Аляксандр Лукашэнка.

«Тое, што адбылося са Сноўдэнам раней і пасля, мы бачым, што гэта — блеф. Гэта адзін з кірункаў барацьбы амерыканцаў і Захаду супраць нягудоўных краін. Тое, што яны робяць з правамі чалавека, з людзьмі наогул, недапушчальна», — лічыць беларускі лідар. «Але нам лепш не ўмешвацца ў гэта. Яны няхай сама разбіраюцца са сваім Сноўдэнам. Але гэта толькі пачатак для амерыканцаў. Пажаў яны будучь тушыць па розных напрамках. Яны яго распалілі, і яны яго будучь тушыць», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

«Змяняецца свет, трэба змяняцца і царкве»

«Увесь свет развіваецца, змяняецца, больш за тое, змяняецца не так,

як хацелі б мы, і не ў той бок, як хацела б царква. Змяняюцца сістэмы, структуры і самі людзі. З майго пункту гледжання, калі змяняецца свет, і царква павінна мяняцца», — сказаў кіраўнік дзяржавы. «Мне здаецца, мы напярэдадні нейкай рэформы, няхай спакойнай, зважонай, паступовай рэформы праваслаўнай царквы, і можа, не толькі праваслаўнай царквы», — дадаў ён.

«Дзюкуі богу, наша царква не хварэе на ту заразу, якой захварэла царква на Захадзе. Пра гэта ўсе чулі: і падафіліі, і «блакiтныя», і «ружовыя» — там чорт ведае што сёння адбываецца, — лічыць Прэзідэнт. — Але хварэць мы ўжо пачынаем. І я думаю, што праваслаўная царква тут, у тым ліку і з дзяржавай, недапрацоўвае. Мы можам страціць цэлае пакаленне моладзі». Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што пра гэта гаворыць і Папа Рымскі Францішак.

Прэзідэнт сказаў, што з'яўляецца прыхільнікам паступовага рэфармавання царквы, пачынаючы ад царкоўнай мовы і заканчваючы працягласцю службы. «Вельмі доўгія, працяглыя набажэнствы, пропаведзі, а старэйшае пакаленне, бабулькі, проста не вытрымліваюць гэтага. Трэба быць больш кароткімі, кампактнымі, больш сучаснымі», — сказаў Аляксандр Лукашэнка. — Я супраць таго, каб людзі ў царкве 2-3 гадзіны падчас пропаведзі

або набажэнства стаялі на нагах, нідзе не прысеці». Акрамя таго, Прэзідэнт адзначыў, што ён працінук увязьдзенай царкоўнай велічэзных храмаў. «Яны павінны быць утульнымі, храмы — для душы», — сказаў ён. «Гэта мой пункт гледжання. Вы ў мяне спыталі, я шчыра адказаў», — адзначыў Аляксандр Лукашэнка.

«Можа быць, я не маю рацыі, але лічу, што царква любой канфесіі павінна ісці побач з грамадствам. Не патураючы недахопам грамадства, яна павінна змагацца супраць іх, але ні ў якім разе не адставаць ад агульнага развіцця», — сказаў кіраўнік дзяржавы.

Аляксандр Лукашэнка адзначыў, што пытанні рэфармавання царквы маг бы заняцца Патрыярх Кірыл, паколькі ён актыўны чалавек. «Гэта абсалютна здаровы чалавек, разумны і, гадоўна, — самы малады Патрыярх, якога павяжае моладзь. І калі ён зарэа страціць час і не пераканае сваё асяроддзе, паству, што трэба паволі рэфармавацца, — напэўна, не хутка мы вернемся да гэтага пытання. Таму надзеі і на нашага Патрыярха, і на нашых царкоўнаслужыцеляў», — сказаў Прэзідэнт.

«Я рызыкунт, вядома, агучыць свой пункт гледжання, але, мне здаецца, ёсць над чым задумацца». І ў Беларусі мы над гэтым падумаем», — дадаў Аляксандр Лукашэнка.

АХВОТНЫХ БЫЦЬ ПЕДАГОГАМІ І ІНЖЫНЕРАМІ СТАНОВІЦА ўСЁ МЕНШ

(Заканчанне. Пачатак на 1-й стар.)

У Беларускім дзяржаўным тэхналагічным ўніверсітэце таксама не ўзнікла праблем з запаленнем месцаў на папулярным у моладзі эканамічным кірунку. На спецыяльных «Эканоміка і кіраванне на прадпрыемстве», «Менеджмент», «Маркетынг», «Бухгалтарскі ўлік, аналіз і аўдыт» нават склалася конкурсная сітуацыя. Усе бюджэтных месцы будуць запўнены туды таксама на спецыяльнасцях «Выдавецкая справа» (40 аховотных на 25 месцаў), «Інфармацыйныя сістэмы і тэхналогіі» (72 аховотныя на 50 месцаў), «Турызм і прыродакарыстанне» (76 аховотных на 30 месцаў). А самая сумная сітуацыя склалася на спецыяльнасцях, звязаных з лясной гаспадаркай, тэхналогіямі дрэваапрацоўчай вытворчасці і хімічнай прамысловасцю.

Сёлета абітурыенты, якія вытрымалі ўступныя выпрабаванні, але не прайшлі па конкурсе на дзённую бюджэтную форму атрымання адукацыі, змогуць да 2 жніўня падаць свае дакументы для ўдзелу ў конкурсе ў той жа ВНУ на завочную і ввчэрнюю формы атрымання адукацыі за кошт сродкаў бюджэту.

«За апошнія паўгадзіны праходны бал мог або крыху вырасці, або, наадварот, знізіцца на некалькі адзінак»

платнай, але і бюджэтнай формы навучання. У дагаворах прапісаны ўмовы навучання і ўзаемны абавязальствы двух бакоў. Але калі абітурыент непэўналетні, то для падпісання дагавора патрабуецца прысутнасць яго законнага прадстаўніка.

ПАДРЫХТАВАЦЬ УРАЧА ТАННЕЙ, Чым ЮРЫСТА?

Адным з апошніх з коштам падрыхтоўкі спецыялістаў на платнай аснове вызнаўчыся Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт.

Калі аналізаваць новыя «цэннікі», то няцяжка прыйсці да высновы, што на кошт навучання ў БДУ моцна ўплывае прэстыжнасць той ці іншай спецыяльнасці ў моладзі. Інакш як можна патлумачыць, што за год навучання на спецыяльнасцях «правазнаўства», «эканамічнае права» і «міжнароднае права» першакурснікам даведзецца заплаціць 17 млн 940 тыс. рублёў, будучым мытыкам — 17 млн 400 тыс. рублёў, палітолагам, сацыялегам, псіхалагам — 16 млн 320 тыс. рублёў. Навучанне ў Інстытуце журналістыкі вагаецца ў залежнасці ад спецыяльнасці ад 16 млн 320 тыс. рублёў да 17 млн 400 тыс. рублёў. Дызыянеру на гуманітарным факультэце будуць рыхтаваць за 17 млн 700 тысяч рублёў. Атрымліваецца, што падрыхтаваць урача і фармацэўта нават танней, чым юрыста, эканаміста або журналіста? Нагадаем, што ў Беларускім дзяржаўным медыцынскім ўніверсітэце кошт аднаго года навучання на лясным, педыятрычным і фармацэўтычным факультэтах складае 16 млн 400 тыс. рублёў.

А самымі «таннымі» спецыяльнасцямі ў БДУ сталі «руская філалогія» і «беларуская філалогія» (12 млн 840 тыс. рублёў), «сацыяльная работа» (12 млн 840 тыс. рублёў) і «культуралогія» (13 млн 440 тыс. рублёў). У той жа час вывучэнне ўсходняй філалогіі будзе каштаваць аховотным 17 млн 700 тыс. рублёў, а рамана-германскай і класічнай філалогіі — 15 млн 600 тыс. рублёў.

На прыродазнаўчых факультэтах, механіка-матэматычным факультэце і ФПМІ кошы навучання вагаюцца ад 14 млн 160 тыс. рублёў да 16 млн 320 тысяч. Самым дарагім з іх з'яўляецца біялагічны факультэт, дзе кошт навучання перавышае 16 мільянаў. А на істарычным факультэце за год навучання студэнтаў папросяць заплаціць ад 14 млн 160 тысяч да 14 млн 880 тысяч рублёў — зноў-такі ў залежнасці ад спецыяльнасці.

Надзея НІКАЛАЕВА.

■ Актуальна

ПРАВІЛЫ ДАЧНАГА ЖЫЦЦЯ

Спецыялісты адзначаюць, што ў Беларусі больш за ўсё дачамі захапляюцца жыхары Мінскай вобласці: на тэрыторыі сталічных раёнаў знаходзіцца траціна ўсіх зарэгістраваных у краіне садовых таварыстваў і дачных кааператываў. Аб гэтым падрабязней аглядаем у аглядае «Навіны».

Па словах галоўнага юрыста юрыдычнага ўпраўлення Мінска-номікі Уладзіслава МАКАРЭВІЧА, на 1 студзеня 2013 года ў Беларусі зарэгістравана 4477 садовых таварыстваў і дачных кааператываў, дзе знаходзіцца 371,5 тыс. зямельных участкаў.

На тэрыторыі Мінскай вобласці было 1372 садаводчыя таварыствы і дачныя кааператывы, у якіх налічвалася звыш 211,3 тыс. зямельных участкаў. Агульная плошча зямель садаводчых таварыстваў і дачных кааператываў у сталічнай вобласці складае амаль 17,9 тыс. га

Калі на Мінскую вобласць прыходзіць больш за ўсё садаводчых таварыстваў (30%), то менш за ўсё ў іх Магілёўскай вобласці (9%).

Размяшчэнне садовага доміка і гаспадарчых пабудов на зямельным участку павінна адпавядаць праекту, у якім выкананы архітэктурныя, санітарныя, супрацьпажарныя і іншыя нормы, што дзейнічалі на момант будаўніцтва. Адступленне ад гэтых нормаў з'яўляецца парушэннем, лічыць намеснік начальніка землеўпарадкавальнай службы Мінаблвыканкама Уладзімір ГУМАРАУ.

Згодна з палажэннем аб садоўніцкім таварыстве, зацверджаным указам № 50, зямельныя ўчасткі прадстаўляюцца садаводчым таварыствам, а таксама грамадзянам для калектыўнага садаводства ў адпаведнасці з праектам арганізацыі і забудовы тэрыторыі садоўніцкага таварыства. Змена забудовы тэрыторыі таварыства не дапускаецца без унясення ва ўстаноўленым за-



надаўствам аб архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці парадку змяненняў у зацверджаным праекце.

Прававы статус садоўніцкіх таварыстваў, а таксама парадак іх стварэння, рэарганізацыі і ліквідацыі быў вызначаны адносна нядаўна — у 2008 годзе, калі былі прыняты Указ № 50 «Аб мерах па ўпарадкаванні дзейнасці садаводчых таварыстваў».

Указ урэгуляваў пытанні дзейнасці такіх юрыдычных асоб, замацаваў правы і абавязкі членаў садоўніцкіх таварыстваў, кампетэнцыя іх органаў кіравання і парадак прыняцця імі рашэнняў. Акрамя таго, у адпаведнасці з указам, дачнікі павінны былі ў пэўны тэрмін зарэгістраваць зямельныя ўчасткі і атрымаць адпаведныя дакументы.

У тым жа годзе былі ўпершыню зацверджаны тыпавыя правылы ўнутранага распарадку садоўніцкіх таварыстваў, якія ўключаюць супрацьпажарныя, санітарныя і прыродаахоўныя патрабаванні, парадак карыстання дарогамі, водарэаходам і іншымі аб'ектамі агульнага карыстання таварыства. Змена забудовы тэрыторыі таварыства не дапускаецца без унясення ва ўстаноўленым за-

надаўствам аб архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці парадку змяненняў у зацверджаным праекце.

Прававы статус садоўніцкіх таварыстваў, а таксама парадак іх стварэння, рэарганізацыі і ліквідацыі быў вызначаны адносна нядаўна — у 2008 годзе, калі былі прыняты Указ № 50 «Аб мерах па ўпарадкаванні дзейнасці садаводчых таварыстваў».

Указ урэгуляваў пытанні дзейнасці такіх юрыдычных асоб, замацаваў правы і абавязкі членаў садоўніцкіх таварыстваў, кампетэнцыя іх органаў кіравання і парадак прыняцця імі рашэнняў. Акрамя таго, у адпаведнасці з указам, дачнікі павінны былі ў пэўны тэрмін зарэгістраваць зямельныя ўчасткі і атрымаць адпаведныя дакументы.

У тым жа годзе былі ўпершыню зацверджаны тыпавыя правылы ўнутранага распарадку садоўніцкіх таварыстваў, якія ўключаюць супрацьпажарныя, санітарныя і прыродаахоўныя патрабаванні, парадак карыстання дарогамі, водарэаходам і іншымі аб'ектамі агульнага карыстання таварыства. Змена забудовы тэрыторыі таварыства не дапускаецца без унясення ва ўстаноўленым за-

надаўствам аб архітэктурнай, горадабудаўнічай і будаўнічай дзейнасці парадку змяненняў у зацверджаным праекце.

Прававы статус садоўніцкіх таварыстваў, а таксама парадак іх стварэння, рэарганізацыі і ліквідацыі быў вызначаны адносна нядаўна — у 2008 годзе, калі былі прыняты Указ № 50 «Аб мерах па ўпарадкаванні дзейнасці садаводчых таварыстваў».

Указ урэгуляваў пытанні дзейнасці такіх юрыдычных асоб, замацаваў правы і абавязкі членаў садоўніцкіх таварыстваў, кампетэнцыя іх органаў кіравання і парадак прыняцця імі рашэнняў. Акрамя таго, у адпаведнасці з указам, дачнікі павінны былі ў пэўны тэрмін зарэгістраваць зямельныя ўчасткі і атрымаць адпаведныя дакументы.

У тым жа годзе былі ўпершыню зацверджаны тыпавыя правылы ўнутранага распарадку садоўніцкіх таварыстваў, якія ўключаюць супрацьпажарныя, санітарныя і прыродаахоўныя патрабаванні, парадак карыстання дарогамі, водарэаходам і іншымі аб'ектамі агульнага карыстання таварыства. Змена забудовы тэрыторыі таварыства не дапускаецца без унясення ва ўстаноўленым за-

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ


ФАКТЫ

НАВІНЫ

ПАДЗЕІ

ФАКТЫ

Быхаўскі канверт



«Белпошта» аб'явіла, што 5 жніўня ўводзіцца ў абарачэнне мастацкі канверт з арыгінальнай маркай «Дзень беларускага пісьменства ў Быхаве».

На канверце ёсць выява герба Быхава і славыты месцаў і будынкаў горада — у прыватнасці старажытнага замка Салегаў і Свята-Троіцкай царквы. На самай марцы — старажытны друкар і алфавіт з буквары Спірыдона Собаля.

Намінал маркі «А» адпавядае тарыфу на перасылку простага пісьма вагою да 20 грамаў у межах Беларусі. Мастак канверта і спецштампелля — Мікалай Рыжы. Канверт выраблены тыражом у 30 тысяч асобнікаў.

Спецыяльныя памятнае гашэнне адбудзецца 1 верасня ў аддзяленні паштовай сувязі № 2 горада Быхава. Таксама ў планах «Белпошты» — выпуск напрыканцы жніўня маркі з гербам Быхава.

На сайце belpost.by адзначаецца, што Дзень беларускага пісьменства — нацыянальнае свята. Яно адзначаецца з 1994 года ў першую нядзелю верасня. Праводзіцца дзеля прапаганды лепшых традыцый нацыянальнай культуры, друкаванага слова, духоўнасці беларускага народа. Цэнтрамі свята ўжо становіліся 17 гарадоў. У Быхаве сёлета адбудзецца юбілейны XX Дзень беларускага пісьменства.

Ілона ІВАНОВА.

І ВІБЕРУЦЬ МАЛОЧНАГА КАРАЛЯ

У Полацкім раёне сёння адбудзецца фестываль «Малочныя рэкі — 2013». У праграме свята-фэсту — правядзенне семінара для лепшых аперацый машыннага даення, дзіцячае свята «Піце, дзеці, малако — будзеце здаровы!», свята аграгарадка «Найлепшае месца на свеце», тэатралізаваная праграма «Малочнае раздолье».

Удзельніцаў і гасцей свята чаканюць «Малочная майстэрня» з майстар-класамі, на якіх пакажуць, што можна вырабіць з упакоўкаў малочнай прадукцыі, бодзі-арт і разнастайнае тэматычнае конкурснае праграма. Будучы арганізаваны выстава-продаж малочнай прадукцыі, кірмаш-дэгустацыя. Святочныя мерапрыемствы завершацца выбарамі малочнага караля.

Правядзенне малочнага фэсту менавіта ў аграрным горадку «Гараны» — частка стратэгіі развіцця Полацкага раёна, у рамках якой і аператывацкія папулярызатарскія прафесій, які жывёлавод і лідар таварыства даення. Падчас свята будзе праведзена ўшанаванне лепшых работнікаў па выкананні працы, знаёмства жывёлаводаў раёна з перадавымі вопытамі. На сённяшні дзень філіял Полацкага камбіната хлебапрадуктаў «Гараны-агра» з'яўляецца адной з лепшых гаспадарак Полацкага раёна. У прыватнасці, па ўмовах працоўнага саперніцтва аператыва машыннага даення ферма вёскі Аршоўкі 4-ы раз заняла 1 месца ў абласным спаборніцтве сярод малочна-таварных фермаў, паведамліў у Полацкім райвыканкам. Свята пройдзе на тэрыторыі Гаранскай сярэдняй школы. У мерапрыемствы прымуць удзел не толькі жыхары аграгарадка, а і навучцы Полацкага дзяржаўнага прафесійнага ліцэя сельскагаспадарчай вытворчасці, дэлегацыі ад сельскіх Саветаў Полацкага раёна і іншыя.

Аляксандр ПУКШАНСКІ.

У «МТБанка» — УЛАСНЫ ПРАЦЭСІНГ І НОВЫ БАНК-ПАРТНЁР

«МТБанк» пераводзіць працэсаванне аперацый з выкарыстаннем карткаў у сваю ўласную працэсінгавую сістэму.

Такім чынам банк атрымае магчымасць самастойна рэалізоўваць новыя прадукты, уключаючы новыя карткавыя прадукты, недаступныя іншым банкам з-за пэўных тэхналагічных абмежаванняў. Павялічыцца хуткасць рэагавання на заплыты кліентаў, а час на распрацоўку новых прадуктаў значна скараціцца. Банк зможа самастойна персаналізаваць карткі, што паскорыць працэс выдачы карткаў на рукі кліентам.

Новым партнёрам «МТБанка» стала ААТ «Белгазпрамбанк». Неўзабаве да ліку партнёраў павяніць далучэнцы і яшчэ адзін буйны банк. У бліжэйшыя тры некалькіх месяцаў працягнуцца супрацоўніцтва з «Прыорбанк».

У сувязі з адкрыццём працэсінгавога цэнтра «МТБанк» бясплатна замяніў плацежныя карткі MasterCard/Maestro на карткі Visa. Па кругласутачным нумары ОК-цэнтра — (017) 229 99 99 можна даведацца, у якім аддзяленні забраць сваю картку Visa.

Святлана БАРЫ